

С. В. Чайкова

МОЎНАЕ ВАР'ІРАВАННЕ ЖАНОЧЫХ УЛАСНЫХ ІМЁНАЎ У ВЫДАННЯХ СКАРЫНЫ

Y друкаваных выданнях беларускага і ўсходнеславянскага першадрукара Францыска Скарыны зафіксавана каля ста жаночых уласных імёнаў, многія з якіх пададзены ў двух і больш арфаграфічных варыянтах: *Авигаиль* (*Авигаила*), *Ависаиа* (*Ависаия*), *Арапа* (*Арапыя*), *Асенехъ* (*Асенеха*), *Ахимома* (*Ахинома*), (*Верасавея* (*Версавиа*, *Версавия*), *Дина* (*Дына*), *Егла* (*Егля*), *Елизаветъ* (*Елисаветъ*, *Елисавефъ*), *Иудифъ* (*Июдитъ*, *Июдифъ*, *Юдифъ*), *Маала* (*Мааля*), *Маара* (*Мара*), *Мариам* (*Мария*), *Мелха* (*Мельха*), *Михола* (*Михоля*), *Ноема* (*Ноеми*), *Раавъ* (*Раава*), *Сава* (*Савва*), *Сараи* (*Сарпа*). Яны служылі для наймення асоб па роднасных кроўных адносінах:

Ависа “дачка ізраільскага цара Захарыя” (СМС,13 – у далейшым пазначаны старонкі III тома “Слоўніка мовы Скарыны”), *Азува* “маці Іасафета” (22), *Акса* “дачка Калефа” (23), *Амитаиль* “маці Седзяхія” (27), *Апсіда* “маці Манасія” (32), *Арапа* (*Арапыя*) “маці Агее і Семмая” (33), *Аматія* “дачка ізраільскага цара Амрыіна” (41), *Бозра* “маці Іавала” (48), *Верасавея* (*Версавиа*, *Версавия*) “дачка Эліяма, маці Саламона” (58), *Вефземаха* “дачка Саламона”(62), *Воесора* “маці Іова” (64), *День* “дачка набожнага чалавека Іова на зямлі паміж Ядомам і Пустыннай Аравіяй” (85), *Дина* (*Дына*) “дачка Якава, сына Ісака і Рэвекі, жыла ў Егіпце”(85), *Евва* “ジョンка Адама” (87), *Евга* “ジョンка Адама, створана Богам з рабра Адама” (87), *Егла* (*Егля*) “дачка Ефера” (92), *Едотрафета* “дачка Саламона” (94), *Елизаветъ* (*Елисаветъ*, *Елисавефъ*) “ジョンка Аарона, брата Маісея” (100), *Еревса* “маці іудзейскага цара Іанафана” (107), *Етелия* “маці Азарыя” (114), *Зевіда* “маці Іахіна” (123), *Зузана* “ジョンка Яфіма” (125), *Идіда* “маці Асія” (127), *Иоада* “маці ізраільскага цара Іааса” (129), *Иудифъ* (*Июдитъ*, *Июдифъ*, *Юдифъ*) “дачка Мерары” (138), *Касія* “другая дачка Іова” (143), *Козва* “дачка князя Сура Мадзіямскага” (145), *Корнустыба* “дачка Іова” (145), *Маала* (*Мааля*) “дачка Ефера” (152), *Мариамъ* (*Мария*) “сястра Маісея і Ароні” (159), *Марія* “прачыстая дзея, панна Марыя, маці Ісуса Хрыста” (159), *Маха* “дачка Авесалома, маці ізраільскага цара Асы” (161), *Мелха* (*Мельха*) “дачка Аўрама” (163), *Мериамъ* “дачка Аўрама” (164), *Мерова* “першая дачка Саула” (165), *Моляха* “дачка Саула” (169), *Ноесха* “дачка Геліафана, маці Іаакіна” (178), *Ноя* “дачка Ефера” (179), *Олибама* “дачка Анана” (180), *Расфа* “дачка Ахаіса” (188), *Саломія* “маці апостала Якава старшага і евангеліста Іаана з Галілеі” (196), *Севія* “маці Іааса” (202), *Серва* “маці Ераваама” (208), *Терса* “дачка Салфата” (220);

Асобную групу складалі някроўныя жаночыя намінацыі: *Авигаиль* (*Авигаила*) “ジョンка магутнага чалавека Навала ў паўднёвай Іудзеі” (12), *Ада* “ジョンка Ісава” (17), *Адда* “адна з жонак Ламеха” (18), *Ахимома* (*Ахинома*) 1. “Адна з жонак ізраільскага і ѹдзейскага цара Давыда” 2. Жонка ізраільскага цара Саула” (45), *Вамерафа* “другая жонка Ісава” (53), *Васемаха* “ジョンка Ісава” (54), *Вастха* “ジョンка цара Асвера” (54), *Далида* “філістымлянка, якая пакарыла сэрца Самсона, а затым здрадзіла яму” (82), *Зареса* “ジョンка Амана” (122), *Заря* “ジョンка Амана” (123), *Маара* (*Мара*) “так назвала сябе жонка Елімелеха Наэма, што значыла “горкая або засмучаная”” (153), *Меезавель* “ジョンка Адада” (162), *Мезавиль* “ジョンка цара Алдада” (163), *Орфа* “маавіцянка, нявестка Наэмі, жонка Хілеона” (182), *Рома* “палюбоўніца Нахора, аднаго з братоў Арама” (192), *Руфъ* “маавіцянка, жонка Баоза, прамаці Хрыста” (193), *Сараи* (*Сарпа*) “ジョンка Аўрама” (199), *Селля* “адна з жонак Ламеха” (204), *Сефора* “ジョンка Маісея” (209), *Тафна* “ジョンка Фараона” (219), *Фамара* (*Фамаръ*, *Ифамаръ*) “хананеянка, нявестка Іуды” (225), *Фамна* “наложніца Еліфаза”

(225), *Фененна* “другая жонка Гелкана, бацькі Самуила” (229), *Хекура* “другая жонка Аўрама” (237), *Яхиль* “жонка Явера” (247).

Часта імёны адначасова спалучалі кроўныя і някроўныя адносіны: *Анна* “маці Самуила, адна з жонак Елкана, у сваёй хвалебнай песні ўслаўляла далёкае будучае” (31), *Асенехъ* (*Асенеха*) “дачка Пуцырфія, жонка Іосіфа” (37), *Ваземаха* “маці Рагуила, жонка Ісава” (51), *Вирсавия* “дачка Еліама, жонка Урыя” (63), *Есферъ* “дачка Амінадава з пакалення Венъяміна, жонка Артаксеркса, які абвясціў яе іудзейскай царыцай” (114), *Иудифа* “дачка Воера, жонка Ісава” (138), *Лия* “старшая дачка Лавана, жонка Якава, маці сыноў Рувіма, Сімеона, Левія, Іуды, Ізахара, Зевулона і дачкі Дзіны” (150), *Мааха* “адна з жонак Раваама, дачка Авесалона” (153), *Мельхоля* “малодшая дачка Саула, жонка Давыда” (164), *Михола* (*Михоля*) “дачка Саула, жонка Давыда” (167), *Ноема* (*Ноеми*) “сястра Тувалкаіна, жонка Елімелеха” (178), *Оливама* “дачка Анны, адна з жонак Ісава” (181), *Охавефъ* “жонка Амрама, дачка дзядзькі свайго” (183), *Раавъ* (*Раава*) “распуніца ў Іерыхоне, жонка Саламона, прамаці Ісуса Хрыста” (187), *Рахиль* “малодшая дачка Лавана і другая жонка Якава” (189), *Ревека* “дачка Вафуіла, сястра Лавана, жонка Ісака” (190), *Ресфа* “дачка Ахаіса, палюбоўніца Саула” (191), *Салюмифъ* “дачка Дамврыя з роду Даны, жонка егіпцяніна” (197), *Семфора* “дачка свяшчэнніка Іафора, жонка Маісея” (206), *Тамна* “сястра Латана, палюбоўніца Еліфаза” (219), *Яхаведъ* “дачка Левія, жонка Амрама” (247).

Нязначная частка імёнаў служыла для называння жанчын па роду дзейнасці: *Абра* “служанка Іудзіф” (9), *Ависаіа* (*Ависаія*) *Сунамитская* “жанчына з пакалення Ізахара, служанка Давыда пры яго старасці” (13), *Афалия* “іудзейская царыца” (41), *Сава* (*Савва*) “эфіопская царыца, паспытала Саламона загадкамі пра яго мудрасць” (194), *Фуя* “яўрэйка, царская служжка” (233) ці спалучала род дзейнасці з роднаснымі адносінамі: *Агара* (*Агаръ*) “егіпцянка, жыла ў сямействе Аўрама як служанка, рабыня, жонка” (15), *Дельвора* (*Дельвора*) “карміцелька (нінъка Рэвекі); жонка Лапідота, праракіня і суддзя ў Ізраілі” (84), *Зельфа* (*Зельфа*) “сірыянка, служанка Ліі, жонка Якава, маці Гада і Асера” (124), *Олда* “жонка Шалума, прарабочыца часоў цара Осія” (180).

Сустрокаўца жаночыя антропонімы, якія называлі багінь і прадстаўнікоў хрысціянскага веравызнання:

Артемидея “грэчанская багіня, дачка Зеўса і Лета, сястра-блізня Апалона” (36), *Астарта* “грэчанская багіня, жаночае бажаство фінікіян і сірыйцаў” (41), *Клавдия* “рымская хрысціянка” (145), *Лидия* “набожная жанчына з горада Фіятыр, якая гандлявала прафірай і перайшла ў яўрэйства” (150).

Найчасцей ў выданнях Скарыны выкарыстоўваліся імёны старажытнаяўрэйскага паходжання: *Ависага* “бацька памылкі”, *Агаръ* “уцёкі”, *Ада* (ад ст.-яўр. ‘ā dā) “упрыгожванне”, *Ана* “учуванне”, *Анна* (*Напіа*, ад ст.-яўр. Nēn) “міласлівая”, *Валма* “страх, баязлівасць, спіласць”, *Васемафа* “бальзамічная, пахучая, прыемная”, *Вирсавия* “дачка клятвы”, *Далида* “жаласная, бедная, няшчасная”, *Девора* (ад ст.-яўр. Dēbōgā) “пчала”, *Дина* “суд”, *Ева* (*Наіїа*, ад ст.-яўр. hāīā – жывая) “жыццё”, *Елісавета* (ст.-яўр. ’Eliseba‘) “бог ёсць клятва яе”, *Зара* “сонца”, *Зельфа* “купля, дробязь”, *Лея* (ст.-яўр. Lē'a) “зацверджаная, слабая”, *Мааха* “прыгнечанне”, *Мариам* (mārā, ад ст.-яўр. mārār) “высокая”, *Мария* (ст.-яўр. Mirīam) “узвышаная, узнесеная”, *Мелхола* “ручай, паток”, *Мерова* “прымнажэнне”, *Наама* (*Наема*) “прыгожая, мілавідная”, *Ноа* (ст.-яўр. No’ah) “ліслівая, ласкальная”, *Ноема* “прыемная, прыгожая”, *Оливема* “шацёр вышыні”, *Орфа* “жаночыя валасы, космы на лбе”, *Раавъ* “свабода”, *Рахиль* (ст.-яўр. Rāhēl) “млекакормячае, маці-аўца”, *Ревекка* (Ribaqa, ад ст.-яўр. ḫabaq) “ланцугі, кайданы, паланенне прыгажосцю”, *Руфъ* “сябройка, прыяцелька, дружалюбная”, *Саломея* (ад ст.-яўр. šālom) “мір”, *Сара* (*Сарра*) (ст.-яўр. Sarā) “спадарыня мая, спадарыня мноства”, *Фамаръ* “пальмавае дрэва”,

Феннана “карал”, *Хеттура* “духмянасць”.

Некалькі імёнаў паходзяць з класічных моў — лацінскай і грэчаскай:

Клавдия — жаночае да мужчынскага імя *Клавдий*, што азначае *claudus* - кульгавы;

Руфъ — лац. *rufus* “залаціста-жоўты, рыжы”;

Артемида — у антычнай міфалогіі багіня палявання;

Астарта — магчыма ад грэч. *aste* — “гараджанка”;

Лидия — грэч. *Lydia* - Лідзія (вобласць у Малой Азіі).

Лёс жаночых уласных асабовых найменняў са старадрукаў Скарныны ў мовах усходніх славян неадназначны. Толькі некалькі аналізуемых антрапонімаў (*Анна, Ева, Елизавета, Клавдия, Лидия, Лия, Мариам, Мария, Рахиль, Саломия, Сарра*) змешчаны ў святцах праваслаўнага календара (ПК), а г.зн. актыўна выкарыстоўваліся на “ўсходній славяншчыне”. Астатнія імёны ўжываліся ў асноўным яўрэйскім насельніцтвам. Цяпер большасць з іх ўстарэла і знаходзіцца ў паслужным складзе яўрэйскай антрапанімічнай лексікі.

Як адзначае даследчык антрапанімі M.В.Бірыла, у помніках беларускай пісьменнасці “ўласныя асабовыя жаночыя імёны сустракаюцца значна радзей, чым імёны мужчынскія. Гэта тлумачыцца, з аднаго боку, тым, што ўсе юрыдычна-прававыя документы афармляліся на галаву сям’і — на мужчыну, а з другога боку, тым, што ў многіх выпадках у найменнях асоб жаночага полу жаночае імя не ўжывалася. У такім разе характарызавалі жанчыну па імені мужа”¹.

З ліку аналізуемых “скарынаўскіх” жаночых антрапонімаў на тэрыторыі Беларусі ў XVI –XVIII стст. зарэгістраваны толькі імёны *Анна* і *Мария*.

Адны ўласныя асабовыя жаночыя імёны, якія зафіксаваў першадрукар у сваіх выданнях, у сучасных мовах усходніх славян захаваліся ў нязменным выглядзе (параўн. *Ада* (руск.) – *Ада* (бел.) – *Ада* (укр.), *Руф* (руск.) – *Руф* (бел.) – *Руф* (укр.). Але, як адзначае M.В. Бірыла, “агульным для ўсходнеславянскай антрапоніміі было арфаграфічнае асваенне хрысціянскіх імён”², таму многія антрапонімы адразніваюцца правапісам моў усходніх славян” (параўн. *Ева* (руск.) – *Ева* (бел.) – *Єва* (укр.), *Лия* (руск.) – *Лія* (бел.) – *Лія* (укр.), *Мария* (руск.) – *Марыя* (бел.) – *Марія* (укр.), *Рахиль* (руск.) – *Рахіль* (бел.) – *Рахіль* (укр.), *Ревекка* (руск.) – *Рэвека* (бел.) – *Ревека* (укр.), *Сарра* (руск.) – *Сара* (бел.) – *Сарра* (укр.) і інш.).

Такім чынам, сучасная руская мова атрымала ў спадчыну найменні: *Ада, Анна, Артемида, Дина, Ева, Елизавета, Клавдия, Лидия, Лия, Мария*. Антрапонімы *Мариам, Ноя, Олда, Рахиль, Ревекка, Саломея (Соломея), Сарра* ўстарэлі, а таму з’яўляюцца рэдкаўжывальнымі (СРЛИ); украінская мова карыстаецца імёнамі *Ада, Анна (Ганна), Діна, Есфір, Клавдія, Лія (Лея), Лідія, Марія, Рахіль, Руф, Сарра, Соломія, Єва, Імя Ревекка* падаецца ў слоўніках уласных імёнаў як устарэлае; у актыўным ужытку беларускай антрапанімічнай лексікі знаходзяцца найменні: *Ада, Ганна, Дзіна, Ева, Клаудзія, Лідзія, Лізавета, Лія, Марыя, Саламея*, у паслужным — антрапонімы: *Арциміда, Дзялора, Ольда, Рэвека (САУІ)*.

Спасылкі

1. Бірыла М.В. Беларуская антрапанімія. Мн., 1966. – С. 173.
2. Бірыла М.В. Беларуская антрапанімія. Мн., 1982. – С. 10.

Умоўныя скарачэнні

ПК – Православный календарь. Алфавитный список имён святых. Молитвослов. – Мн., 1996.

САУІ – Суднік М.Р. Слоўнік асабовых уласных імён. – Мн., 1965.

СВІЛ – Словнік власних імён людей. – К., 1976.

СМС – Слоўнік мовы Скарыны. Складальнік Анічэнка У.В. – Мн., 1994. Т. 3.

СРЛИ – Петровский Н.А. Словарь русских личных имён. – М., 1980.

Гомельскі дзяржаўны
універсітэт імя Ф.Скарыны

Паступіў 7.09.1999

РЕПОЗИТОРИЙ ГТУ имени Ф.Скорины